

Рэжым працы райвыканкама

Рэжым працы Гомельскага раённага выканаўчага камітэта

Панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30

перапынак на абед з 13.00 да 14.00

Аддзел запісу актаў грамадзянскага стану (ЗАГС)

(2 паверх, кабінет № 215,)

Аўторак, чацвер, Пятніца – з 8.00 да 17.00

перапынак на абед з 13.00 да 14.00

Серада з 8.00 да 20.00 (згодна графіку)

перапынак на абед з 13.00 да 14.00

Субота з 8.00 да 16.00 (без абедзеннага перапынку, уключаючы ўрачыстую рэгістрацыю шлюбаў па адрасе: вул. Ільіча, 51а)

Заўвага:

Распараджэннем старшыні Гомельскага райвыканкама 1 ліпеня 2019 г. № 159 устаноўлена:

Распарадак працоўнага дня для начальнікаў, спецыялістаў аддзелаў райвыканкама, якія ажыццяўляюць Выкананне адміністрацыйных працэдур з 8.00 да 17.00 (перапынак на абед з 13.00 да 14.00)

Рэжым работы службы «Адно акно»

Панядзелак, серада, пятніца з 8.00 да 17.00,

Аўторак, чацвер з 8.00 да 20.00

Субота з 8.00 да 12.00

Тэлефоны 53 56 74, 53 66 89

